

# Да рэцэнзії на кнігу Ю. Гарбінскага

У № 8 Вашага выдання за мінулы год змешчана вялікая рэцэнзія Юрася Лайрука "Даведнік з памылкамі" на кнігу Ю. Гарбінскага "Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя", выдадзеную ў 1999 г. у "Менску—Мюнхене". Пасля восьмі старонак крытычных зауваг, якія ў пераважнай большасці я падзяляю (і нават мог бы дадаць нямала сваіх), сярод іншых высноў робіцца і такая: "Шкода таксама, што дактары навук Ул. Конан і А. Мальдзіс, імёны якіх, як сябrou Навукова-Рэдакцыйнае Рады, значацца ў кнізе (...), не паставіліся належным чынам да сваіх ававязкаў (можа, прывычка быць "вясельнымі генэраламі" прывучае думаць пра свой навуковы аўтарытэт як пра нешта незварушнае і непрамінучое?)"

Аплявуха ў цэлым слушная, і павінен быў бы я прыняць яе з хрысціянскай пакорлівасцю, калі б не адна, мабыць, невядомая аўтару рэцэнзіі і, тым больш, чытачам "дробязь". "Вясельны генерал" звычайна прысутнічае на вясллі, запрошаны на яго загадзя, а часам у яго нават "і па барадзе цячэ". У мяне ж была зусім іншая сітуацыя: калі мне сказалі, што дзеля грыфу я павінен стаць адным з трох навуковых рэдактараў кнігі, у патрэбнасці якой, па-моему, ніхто не сумніваецца, я згадзіўся: "Добра, нясіце мне на які тыдзень рукапіс". Пасля доўгага чакання мне паказалі "нявесту" (яна ж будучая кніга) на якія трыццаць хвілінаў. Але нават гэтага часу мне было дастаткова, каб заўважыць асноўныя хібы: няпэўнасць крытэрыяў адбору, недастатковую сістэмнасць, кур'ёзнасць бібліографічнага апісання. І запатрабаваў, каб мне была прадастаўлена магчымасць не "генэральскага", а сапрэднага рэдагавання. У адказ пачуў: "Позна.. Кніжка ўжо друкуеца..." З "нявестай" жа я грунтоўна пазнаёміўся — пасля настойлівых патрабаванняў — толькі праз два месяцы. Так што на "вясллі" я так і не змог папрысутнічаць. Сёння пра гэта пішу

# Палеміка

крыху з гумарам, няхай і эмрочным, а раней толькі самабічаваўся: чаму не запратэставаў?! Мусіць, таму, што палічыў: у кніжцы ўсё ж сабраны значны фактычны матэрыял, яна ўсё ж можа стаць падставай для будучага паўназннага даведачнага выдання. Калі аўтар-укладальнік прыме крытыку і зробіць з яе належныя вывады. Бо сама задума, само імкненне былі патрабныя, "міленійныя".

Адам Мальдзіс

## Яшчэ раз пра вясельле і вясельных маршалкаў

У № 8 *Літаратуры і Мастацтва* за гэты год звязаўся допіс Уладзімера Конана "Драма беларускага хрысціянскага адраджэння", прысьвежаны кнізе "Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя" і маёй крытычнай рэцэнзіі на яе. У гэтай публікацыі доктар Конан, відаць, пакры́дуваўшы на тое, што я называў яго "вясельным генэралам", паставіў за мэту ўсялякім чынам пераканаць чытача, што мая рэцэнзія — тэндэнцыйная, а мае цьверджаныні — няслушная.

Частку артыкулу, мне прысьвежаную, д-р Конан пачынае з аўбінавачваньня ў тэндэнцыйнасці і "саветызьме", але ніякіх цытатаў не падае. Д-ру Конану дастаткова некалькі разоў паўтарыць слова "тэндэнцыйнасць" — і справа зроблена, усе перакананы! Мусіць, таксама дзеля гэтай пераканальнасці, ён і адказ свой апублікаў не ў ARCHE-Скарнына, у якім дыскусія была распечатая, а ў *ЛіMe* — то бо, выданыні з зусім іншай чытацкай аўдыторыяй, якая маёй рэцэнзіі не чытала і ня змогла параўнаць.

У сваім адказе д-р Конан вельмі спрытна абмянае пытаньне вялікай колькасці памылак, што прысутнічаюць на рэцэнзаваным даведні-